



НАДЗВИЧАЙНИЙ VIII УСЕСАЮЗНИЙ З'ЄЗД СОВЕТАУ

ПРАМОВА тав. Г. І. ПЕТРОУСЬКАГО

ПРАМОВА тав. Г. Д. ВЕЙНБЕРГА

(Секретар ВЦСПС)

(Бурна апладыменти. Усе ўстаюць. Галас з месц: «Тав. Петроўскага», «Грыгорыю Іванавічу Петроўскаму ура!»)

Таварышы, з вельмірай увагай дадзены Надзвычайнага VIII З'езда Саветаў Саюза ССР і ўся краіна па радыё слухалі выдатны, яркі, пераканаўчы і поўны сілы даклад прадвадара нашай партыі, прадвадара народаў таварыша Сталіна. (Апладыменты).

Гэты даклад прагучэў на ўвесь свет, як кліч да новага жыцця, супроць варварства і ўсякага паддавання, аўрскай эксплуатацыі і напывальнага гнёту, якія нясе фашызм. Доклад таварыша Сталіна адкрыў новую эру працоўным масам усіх народаў капіталістычнага свету ў іх барацьбе за вызваленне, за заваяванне чыстага, воліага, радаснага жыцця. Працоўны ўсяго свету зробіць з даклада таварыша Сталіна ўсе вывады, якія трэба змагацца за гэта новае жыццё.

Таварыш Сталін, тварючы новую Канстытуцыю, тварюе ў сваім дакладзе вылікі заваявання рабочых і сялян, дасягнутыя ў жорсткай барацьбе з капіталізмам, памешчыкамі, кулакамі, інтэрвентамі. Усе гэта зафіксавана ў праекце сталінскай Канстытуцыі.

Калі даклад таварыша Сталіна ўваў у працоўны масы Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, новая сіла для вялікай сацыялістычнай справы, то для капіталістычнага свету даклад таварыша Сталіна з'яўляецца знішчальным ударам. І як-бы ні злісцілі вераікі краіны Саветаў супроць новай Канстытуцыі, якія-б ні заключалі яны саюзны да барацьбы з камунізмам, народы Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, ды і працоўны ўсяго свету, бачаць у новай сталінскай Канстытуцыі непакісны закон перамогі сацыялізма.

З пачутым ваяцкай раласці і гордасці, высокая грамадзянскага дастойства сусловаі праект новай Канстытуцыі ўсе працоўны ССР.

На Украіне абмеркаванне праекта новай Канстытуцыі ахвіла ўсе пласты насельніцтва і выклікала вельміраеішыя энтузіязм. У гарадах, раёнах, на заводах і шахтах, у сёлах, у саўгасах і калгасах абмеркаванне Канстытуцыі суправаджалася вельміраеішымі палітычным і вытворчым удзелам.

Тав. Любчанка — старшыня Соўнаркома Украіны — у сваёй бліскавай прамове ўжо прыводзіў лічылі і факты найважнейшых дасягненняў у прамысловасці, сельскай гаспадарцы, у культурным будаўніцтве ў нас, на Украіне.

І хачу, таварышы, прывесці толькі некалькі прыкладаў, якія характарызуюць лашу вытворчому савету Украіны, паказваючы, як нараджаюцца новыя людзі, якія лясцуюцца пераможцы капіталізма ў сваёй мільянаў людзей.

У сваёх выступленнях, пры абмеркаванні праекта Канстытуцыі, працоўны Украіны, які і на ўсім Саюзе, на грамадскіх сходках, на пленарных пасяджэннях саветаў, выканаўчых камітэтаў, на з'ездах Саветаў успаміналі аб праявілім мітузіам, аб пераказах-жыццёвым ражыме, непрыраўненым, гайдамычыне на Украіне, наваля інтэрвенцыі і з пачутым глыбокай раласці гаварылі аб цыпераным жыцці.

З пачутым глыбокай палыні да партыі Леніна—Сталіна, з пачутым захвалення ўсе працоўны ў адны голас гаварылі аб цыпераным свабодным жыцці, аб сваім сапраўды народным шчасці і радасці воліага жыцця.

У сацыялістычнае будаўніцтва, у грамадскае жыццё ўваганяюцца ўсе новыя і новыя сілы. У нас-жа, таварышы, цыперная амаль ні адной сілы, якая не была-б так аб інакш уцалівае ў грамадскую дзейнасць, ці праз партыйны арганізацыю, ці праз саветы, ці праз прафесійналіны саюзы, ці праз камсомол, ці аднаў праз арганізацыі піонеру. Кінуце грамадскае жыццё не дае змалівацца ў абыватальскую шаркуту. Выхоўваецца новы чалавек. Смеласць, адвага, працоўны героізм становяцца ўсё больш характарнымі рысамі для грамадзяніна Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, нахвінага пачуццём сацыяльнай прыналежнасці.

Сталінская Канстытуцыя, якая ўводзіць усваганяе выбарае права і гарантуе права на працу, права на асцуду, даваеў дапамогу, дапамогу старым, — усваганяе ўпаўненасць у кожнага грамадзяніна ў аб'ектывна і заўтрашнім дні і аднае ўсёх працоўных для новых павідаў у вялікай сацыялістычнай будаўні, бо праект Канстытуцыі, — гаворыць таварыш Сталін, — «не абавязуваецца фіксаваннем фармальналі праваў грамадзян, а перааносіць цыпер пярэдару на пытанне аб гарантыях гэтых правоў, на пытанне аб сродаках ажыццяўлення гэтых правоў».

Замісанія ў сталінскай Канстытуцыі заваяванні нахвіналі працоўных у іх барацьбе за камунізм.

(Старшыня ЦВК ССР і ЦВК УССР)

Пістарычныя нарады ў Крэмлі, праведзеныя пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна, нахвіналі ўсёх рабочых, калгаснікаў, усю працоўную інтэлігенцыю.

Вельміраеішую работу па сацыялістычнаму выхаванню людзей выдэе наша слаўная Чырвоная Армія. Мне даваўся бываць у гэтым годзе ў вайсковых часцях, у прыватнасці, у корпусе чырвонага казачства, у камора тав. Дземчана — дэлегата намага З'езда. У кожнай з ваенных часцей ідзе гіганцкая работа.

Калі п'янаеішы ў чырвонаармейцаў і камандзіраў, якія ёсць у іх залыці ці просьбы, то адказ атрымаеішы літаральна ва ўсёх часцях такі: мы, чырвонаармейцы, задаволены ўсім. Жывуць яны не ў казармах змрочнага царскага часу, а ў памішаных, падобных на паланы, ўзро-на ўпарадкаваных снанылі, сталовыя, кухні. У часе абеда чырвонаармейцы слухаюць музыку лепшых нашых кампазітараў, волыны ад ваеннай вучобы час праводзіць у чырвоных кутках і бібліятэках і па працах Леніна, Сталіна вучаюцца, як трэба маваць Чырвоную Армію, рыхтавацца да абароны сацыялістычнай радзімы.

Словам, гавораць байцы Чырвонай Арміі, мы ні ў чым не маем патрэбы і заўсёды, ва ўсёкі момант, на закліку партыі, урада і таварыша Сталіна гатовы к бою. (Апладыменты).

З'явіў такога парадку я бачыў таксама і ў корпусе, якім камандуе камкор тав. Крываручка, і ў іных вайсковых часцях.

Вельмі многа новага на сёлах і калгасах Украіны. Перш за ўсё, таварышы, я павінен сказаць, што ў нас, на Украіне, які і ў іных рэспубліках, ёсць вельміраеішы пошыт з боку сяла на будаўніцтва матарыялы і абсталяванне па ўпарадкаванню сёл, на электрыфікацыю ўстаноў, на будаўніцтва клубуў, дамоў калгаснікаў, бібліятэк і іных культурных устаноў. А ці былі такія патрабаванні раей? Сяла цыпер не пазналі. Яно прывозіла ў сацыялістычны парадок, прываліна развівацца вуліцы, парк, ройцына пасадкі, будаўніцтва фізкультурных пляцоўкі, а ў некаторых сёлах ёсць нават і стадыёны. Як вядома, у сяле Чапаеўкі, Залатаноўскага раёна, Кіеўскай вобласці, пабудаваны калгаснікамі стадыён праславіўся на ўвесь Саюз. На калгасных алмпіядках і спартакіадах разгарнулася шырокае спарборніцтва рэспублік на лепшыя ўзоры народнай творчасці. Вырасла пачуцце грамадскай і працоўнай дысцыпліны. У сёлах заводзіцца ўзоры працоўны парадок. Праца для вельміраеішых большасці калгаснікаў з'яўляецца цыпер снанаў гонару, снанаў славы, снанаў цыпер і героісты, аб чым гаварыў у свой час таварыш Сталін.

Тут упаміналася ўжо прозвішча Байдыч — звышвай калгаса Вініцкай вобласці. Хрыстына Прафюўна Байдыч у вышэйшай ступені цыпер чалавек. У дадатак да характарыстыкі, давай ёй тав. Якаўлеўны, хачу сказаць яшчэ, што ёй, каб стаць тысячлікай, прыйшло перааносіць вялікую барацьбу супроць адсталых элементаў. Калі на рабінным алёце ўдзялі-

Таварыш Сталін у сваім дакладзе на Надзвычайным VIII Усесаюзным З'ездзе Саветаў высмаеіваў буржуазных крытыкаў праекта Канстытуцыі ССР, у сваёй прамове, што гэтыя крытыкі падобны шчыдрымскаму бюракрату-самадуру, якія абриваюцца ў вядомай назцы рускага пісьменніка Салтыкова-Шчэдрына. Гэту казку-расказ вялікага рускага пісьменніка мы друкуем сёння ў перакладзе беларускага пісьменніка Кузьмы Чорнага.

М. Е. САЛТЫКОВ-ШЧЭДРЫН

Казка аб заўзятым начальніку, як ён сваёй шчырасцю вышньюму начальству зрабіў прыкрасце

У нейкім царстве, у нейкай дзяржаве жыў-бываў шчыры начальнік. Было гэта даўно, яшчэ тады, калі снанаў начальнік-каў больш прыла было: старшана як мага больш школы рабіць, а ўжо з гэтага само па сабе, праз нейкі час карысць выйдзе.

Абывагала трэба спачатку скруціць, — гаварылі тагочасныя генералы: — пасля ў барацьбе рог сагнуць, а нарэшце на пахлыству, калочай рукавікай прыгладзіць. І калі ён вышчючыцца, тады ён сам на сабе пакарысе адыхаецца і закрасце.

Правіла гэтае шчыры начальнік адным махам на сваім носе назавёўся адначу на памыць. Так што калі ён пасля, пошыт край пад аяку ў нагароду за свой розум атрымаў, то ў яго ўжо і праграма была як мае быць нарыхтавана. Снанаўка ён навуку скасуе, пасля горад спаліць і, нарэшце насельнасць запалохае. І кожны рэз будзе пры гэтым снанаў прываліць і прыгаварваць: бог сведка, што я гэтую школу на ўласную кіхню карысць раблю! Голькі-другі такі спосабам прапраце — аж

каў-калгаснікаў у 1934 годзе яна гаварыла, што можна атрымаць з гектара па паўтары сноты, а 500 цыпертаў цукровых буркоў, знайшліся калгасны, якія неадарыва адносілі да яе саю. 65-гадовы калгаснік Шпільгел даваўся на зле-лю, што такога ўраджаю сабраць няк нельга, што зямля не можа даць 500 цыпертаў з гектара. Але Байдыч снанаў сваё стрымала. Тады і Шпільгел, пераканаўшыся, што воля і ўпартасць ў црылі забяспечыць перамогу, сам уступіў у спарборніцтва, але ўжо не за 500, а 1000 цыпертаў з гектара. У Байдыч было чаму думвацца. Не гледзячы на асушчывае надвор'е, Байдыч была поўна ўпартасці ў сваёй працоўнай перамозе. Паглядзеўшы на спытоўнае снана, яна казала: а ўсё-ж коў і нама даждж, слова, данае таварышу Сталіну, па што-б та ні става выканае і даброў ураджаю ў 1.000 цыпертаў. (Апладыменты).

У гэтым працоўным спарборніцтве калгаснік Шпільгел як-бы пераарзўся. У гутарцы са мною і з Байдыч ён прызнаваў сваю неправаў, расказаў, як ён памаліўся, і абяцаў справы выправіць сваім памыткам, і сапраўды яе выправіў, заваяваўшы ў гэтым годзе 1.000 ураджаў буркоў з аднаго гектара.

Цыпер за старым калгаснікам Шпільгелам ідуць сноты і тысячы калгаснікаў і калгасніцы прывабражжа і левабражжа Украіны, спарборнічаючы так, каб паказаць усюму капіталістычнаму свету на што здына снанаўства, якое вырасла за кішорку эксплуатацыі, з кішорку памешчыкаў і кулакоў і аб'ядналася ў калгасы.

Тысячы калгаснікаў Саветскай Украіны выканалі ў гэтым годзе данае таварышу Сталіну абяпанне і заваявалі высокі ўраджаі зерняных і тэхнічных культур.

Таварышы, не толькі гэтымі прыкладамі характарызуецца новы сацыялістычны чалавек. У сяле Шараўцы, Праскураўскага раёна, у польскім калгасе «Серп» тысячліку Марыю Улад на полі ў часе навалінышч Украіна маланка. Жэль прышоўшы ў прытомнасць яна напасіла сваё таварышю ні аб чым іншым, як аб тым, каб у вылаку смерці яе планітына абавязкова перадаць тав. Панасюк — 70-гадовай калгасніцы, якая спарборнічае з ёй за заваяванне 1.000 цыпертаў буркоў з гектара. Гэта выдатная якасць новых людзей, якія кілаюцца перш за ўсё аб інтарэсах грамадскіх, калгасных і дзяржаўных.

У сацыялістычным спарборніцтве на Надзвычайным VIII З'ездзе Саветаў працоўны Украіны ідуць у пераважных радах, як напрыклад, дэлегат-стаханавец намага З'езда тав. Мазай і іныя.

Дарэчы сказаць, я павінен наведзіць, што ў прыватным Надзвычайнага VIII З'езда Саветаў наступіла псыма ад дыржы і рабочых Харкаўскага казаннага завода аб дэтармоніама выканалі гадзюва ілана. Яны шпунуць: «Перадаць нашаму вялікаму прадвадору таварышу Сталіну, нашаму ўраў і вялікаму гаспадару нашай краіны Надзвычайнаму VIII З'ездзе Саветаў, што калектыў партыйных і непартыйных большавікоў харкаўскага казаннага завода пад кіраўніцтвам Цэнтральнага Камітэта нашай партыі і яе вялікага прадвадара таварыша Сталіна не спыніцца на дасягненнях, якія ён мае, і павядзе завод да яшчэ большых і большшых перамоў». (Апладыменты).

На прадпрыемствах сацыялістычнай прамысловасці становяцца рух выхавань новых людзей, я-б сказаў — дзяржаўных людзей. І характэрна, што калі прыходзіць на прадпрыемствы, то рабочыя перш за ўсё пачынаюць гаварыць аб выканані імі, іх брагатаў, іх пахам вытворчай праграмы. Усё больш паваліваецца ўдзел іх у рабоце саветаў іх секцыяў, у дэпутатскіх групах і т. д. У перыяд абмеркавання Канстытуцыі гэты актыў ішчэ больш памножыўся. Вам вядома шырокая грамадская ініцыятыва, якую прываліў працяжніц Данбаса, асабліва Горнаўкі і Бараньскаўскага, у справе ўпарадкавання свай горадоў.

На Украіне больш 13 млн. чалавек, згодна напюўных даных, прымалі ўдзел у абмеркаванні праекта новай сталінскай

Канстытуцыі. Абмеркаванне сталінскай Канстытуцыі праходзіла на партыйных актывах і шлоўцах, на пленумах саветаў і выканаўчых камітэтаў, у пяхах і ў брыгадах, раёнах і сёлах, у калгасах і МТС. Пры яе вывучэнні працоўныя знаёміліся з канстытуцыямі іных краін. Вуліцыны, кварталныя камітеты ўвагнулі ў абмеркаванне і так зване неарганізаванае насельніцтва. Дарэчы сказаць, прастаўнікі вулічных і кварталных камітэтаў снанаўца за тэрмін «неарганізаванае насельніцтва». Зараз гавораць яны, яны у нас неарганізаванага насельніцтва. Мы заўважылі яны, любое мерапрыемства партыі і ўрада, таксама як і арганізаваныя рабочыя і калгасныкі, адоем прывесці ў сваім квартале, у сваёй вуліцы.

Для лепшага вывучэння працоўнай праекта Канстытуцыі абласныя выканаўчыя камітеты і партыйныя арганізацыі на Украіне арганізавалі тысячы семінараў, груп і лекцыі. Актыўнасць выбаршчыкаў ішчэ больш знілася. На аснове шырокай самакрытыкі была праведзена спарвадзачная кампанія саветаў, як і асобных дэпутатаў. Выражачы поўнае адарбонне праекту сталінскай Канстытуцыі, працоўны Саветскай Украіны ўнеслі шматлікія дадаткі. Абмеркаванне праекта Канстытуцыі праходзіла пры вельміраеішай актыўнасці насельніцтва, на аснове самай шырокай саветскай дэмакратыі.

Вось як у нас стварыцца і будучына саветскай дзяржава і сацыялістычна дзяржаўнасці! Яна будучына ўсім працоўным насельніцтвам. І нават іныя піонеры, побач са знаёмствам з Канстытуцыяй, рыхтавалі да З'езда Саветаў розныя паларункі, выстаўлены тут у пакоях Крэмлёўскага палаца.

Наша сацыялістычная дзяржава будучына адкрыта, у адраенне ад капіталістычна дзяржаў, чыя сутнасць угойваецца ад народа. Першыя будаўнікі нашай сацыялістычнай дзяржавы — наша партыя, таварышы Ленін і Сталін. (Апладыменты).

(У прыватным паўлеўца таварыш Сталін. Дэлегаты, стаячы, вітаюць таварыша Сталіна бурнай аваяцкай).

Пры гіганцкім руху працоўных мас намага Саюза да будоўчы бокласавага грамадства, — міраўкай, тупоўнай з'яўляецца спроба агентаў фашызма, контррэвалюцыянары траіцкіска-зіноўскай агры павярнуць кола сацыялістычнай гісторыі назад і рэстаўраваць капіталізм.

Ніякім вогавам, у тым ліку і бацькам з траіцкіска-зіноўскага лагера, гэта ніколі не ўдасца! Нікому ніколі не спыніць магутнага руху да камунізма! Дзе траіцкіска-зіноўскае ахвасце будзе раздаўлена. Радаўлены будучы і тыя фашысты, імперыялісты, якія ўдамуваць напасці на нашу сацыялістычную дзяржаву, дзяржаву свабоднай працы. (Апладыменты).

Таварышы, вось ужо пяты дзень мы абмяркоўваем праект сталінскай Канстытуцыі. Ад усіх рэспублік выступалі рабочыя, калгасныкі, інтэлігенты з поўным адарбонне і, леная справа, Канстытуцыя будзе запершчана З'ездам. Выскадзічы з яе, кожная рэспубліка створыць сваю Канстытуцыю, аналагічную саюзнай.

Але трэба задацца мэтай, каб сталінскую Канстытуцыю, вялікую, гістарычную хартыю сацыялістычных волясцей, ведаў кожны грамадзянін таксама, як кожны камуніст павінен ведаць праграму і статут сваёй партыі.

Сталінская Канстытуцыя яшчэ больш умацне сацыялістычны правапарадак у ССР, на аснове якога яшчэ шырэй развіваюцца ў краіне прадукцыйныя сілы, яшчэ вышэй зніжчацца прадукцыйнасць працы. І пад кіраўніцтвам нашай партыі, пад кіраўніцтвам слаўнага прадвадара намага таварыша Сталіна мы хутчэй заваяем да камуністычнага грамадства! (Доўгія апладыменты. Усе ўстаюць).

Таварышы, дазваляе мне перш за ўсё перадаць вамкае большавіцкае прывітэннае ўсім дэлегатам З'езда ад імя Усесаюзнага цэнтральнага савета прафесійналіных саюзаў і цэнтральных камітэтаў прафесійналіных саюзаў. (Апладыменты).

Сталінская Канстытуцыя і выдатны даклад таварыша Сталіна — найважнейшыя падзеі нашага часу, якія маюць выключнае сусветнае значэнне.

У сваёе сталінскай Канстытуцыі рэзка кідаецца ў вочы глыбокая розніца двух сістэм — капіталізма і сацыялізма. Беспрацоўе мільянаў людзей, бессправедная беднасць, галечка, голод, няўпаўненасць у заўтрашнім дні, тысячы самугубствуў, жабрацкая зароботная плата — жалкае праяванне тых, якім удасца

на вырасла і зароботная плата рабочых Калі ў 1928 годзе сярэднегадавая ааработная плата рабочых і служачых складала 703 руб., то цяпер у 1936 г. яна дасягае ўжо 2.725 руб.

Ліч стаханавішч дасягае ўжо, прыкладна, адной трэці рабочага класа. Таварыш Сталін, як класавы саветнік, зорыльш працаваць новыя кадры, новае пакаленне культурных сацыялістычных рабочых.

Таварыш Сталін у гутарцы з намі, сакратарамі ВЦСПС, правільна крытыкаваў праект прафесійналіных саюзаў і гаварыў нам, што галоўнае ў рабоце прафсаюзаў — гэта палепшанне быту рабочых і служачых, гэта ўадам культурнага ўзроўню рабочых мас.

Адоеў ясна, што задача прафсаюзаў заключаецца ў тым, каб ажыццявіць сапраўды сталінскія клопаты аб людзях, праваліць чужыя адносіны да іх запарбававанню і патрэб, у той-жа час дасцяпана прыслухоўвацца да голасу мас бесперанічна ўваганяючы іх у сацыялістычнае будаўніцтва.

Адлюстроўваючы нахвіналінае павышэнне матарыяльнага дабрабыту і культурнага ўзроўню рабочых і служачых, калгасныкі, які з года ў год расце, бюджет сацыяльнага страхавання разам з тым з'яўляецца ярчымым усвабленнем сталінскіх клопатаў аб стварэнні шчаслівага і радаснага жыцця для рабочага класа нашай краіны.

У бюджэце сацыяльнага страхавання ўжо некалькі год адсутнічае адін артыкул — гэта дапамога па баспрацоўе. Нама такога артыкула ў нашым сацыялічным страхаванні, бо няма «беспрацоўе» ў нашай вялікай краіне (апладыменты).

З года ў год паваліваецца бюджэт сацыяльнага страхавання. З пачатку першай п'ятгодкі ён вырас у 8 разоў. У праекце сталінскай Канстытуцыі запісана права працоўных на адпачынак. Гэта права забяспечыцца шырокай сеткай санаторыяў і дамоў адпачынку.

На культурныя мерапрыемствы па бюджэту сацыяльнага страхавання ў 1936 годзе вылучана 611 мільянаў рублёў, на будаўніцтва жылляных памяншаньш, бальніц, ясель і дзіцячых дамоў, дамоў адпачынку і санаторыяў і т. д. — 1 мільярд 319,5 мільянаў рублёў.

Мы з поўнай падаставі можам сказаць, што бюджэт сапраўды з'яўляецца сталінскім бюджэтам клопатаў аб працоўных.

Сталінская Канстытуцыя з'яўляецца магутным стымулам барацьбы за новыя перамогі.

Усе арганізацыі рабочага класа, усе рабочы клас і калгаснае сялянства павіны працаваць лепш, чым працавалі да гэтага часу, павіны маваць безоалынасці і магутнасць нашай слаўнай Чырвонай Арміі, магутнасць нашай сацыялістычнай бальшавішчыны, умацніць пільнасць, баялітасна знішчачы вогаўраў рабочага класа — контррэвалюцыянараў-траіцкістаў, забойцаў і шпюнднікаў.

Будзем памятаць словы генія рэвалюцыі — таварыша Сталіна, што ССР ёсць уларная брыгада (савецкага пролетарыята, што сталінская Канстытуцыя ёсць яркі мажак для пролетарыята ўсяго свету, які паказвае шлях перамогі працоўным усяго свету.

Няхай жыцьце яшчэ доўгія, доўгія гады наш любімы, ройны таварыш Сталін! (Апладыменты).

Няхай жыцьце яшчэ доўгія, доўгія гады наш любімы, ройны таварыш Сталін! (Апладыменты).

Няхай жыцьце яшчэ доўгія, доўгія гады наш любімы, ройны таварыш Сталін! (Апладыменты).

Няхай жыцьце яшчэ доўгія, доўгія гады наш любімы, ройны таварыш Сталін! (Апладыменты).

Няхай жыцьце яшчэ доўгія, доўгія гады наш любімы, ройны таварыш Сталін! (Апладыменты).

Няхай жыцьце яшчэ доўгія, доўгія гады наш любімы, ройны таварыш Сталін! (Апладыменты).

Няхай жыцьце яшчэ доўгія, доўгія гады наш любімы, ройны таварыш Сталін! (Апладыменты).

Няхай жыцьце яшчэ доўгія, доўгія гады наш любімы, ройны таварыш Сталін! (Апладыменты).

Няхай жыцьце яшчэ доўгія, доўгія гады наш любімы, ройны таварыш Сталін! (Апладыменты).

Няхай жыцьце яшчэ доўгія, доўгія гады наш любімы, ройны таварыш Сталін! (Апладыменты).

Няхай жыцьце яшчэ доўгія, доўгія гады наш любімы, ройны таварыш Сталін! (Апладыменты).

Няхай жыцьце яшчэ доўгія, доўгія гады наш любімы, ройны таварыш Сталін! (Апладыменты).

Няхай жыцьце яшчэ доўгія, доўгія гады наш любімы, ройны таварыш Сталін! (Апладыменты).

Няхай жыцьце яшчэ доўгія, доўгія гады наш любімы, ройны таварыш Сталін! (Апладыменты).



ЛІОН ФЕЙХТВАНГЕР

1 снежня ў Мяску прыехаў вядомы выканаўца...



з'яўляецца адным з яркіх глыбока рэальных дакументаў...

У сувязі з прыездом у СССР выдатнага пісьменніка...

У першым сваім манументальным рамане «Нурей Зіе»...

Гэтай жа выявісцю прасякут другі яго раман «Успех»...

У рамане «Сям'я Оленгейм» талентавіты пісьменнік...

Зараз Фейхтвангер працуе над трылогіяй «Юсіф»...

Валікі гуманіст і рэаліст Ліон Фейхтвангер з'яўляецца...

ПАВЕДАМЛЕННЕ КАМІТЭТА АБОРОНЫ

ПАРЫЖ, (сталіна Францыя), 3 снежня (БЕЛТА). Вечорні друк...

«Адзінае спроба арміі імпэрыялістаў перад Мадрыдам пераказаць дарогі ў Іспанію...

У рэіах Каза да Кампо (парк у заходнім парэсіе сталеіні) і Карабанчаль (на поўдзень ад Мадрыда)...

На фронце ракі Тахо (на паўночным захад ад Мадрыда) на поўдзень ад ракі Урала...

На байскай (паўночным) фронце калоніі мяцежнікаў, якія ішлі на дапамогу...

Вільярэаль заняты ўрадавымі войскамі, якія перанеслі свае лініі на 5 кілометраў...

У Астурыйскай рэспубліканскай войскай ўстаўцы ў Эль-Ільно, за два кілометры ад г. Градо...

У той час, як самалёты мяцежнікаў падрыхтавалі свае атакі супроць грамадзянскага насельніцтва Мадрыда...

2. У паўнаважанаму Хлебнай інспекцыі па БССР тав. Васілевічу паставілі на від за адсутнасць належнага кантролю...

3. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

4. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

5. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

6. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

7. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

8. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

9. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

10. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

11. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

12. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

13. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

14. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

15. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

16. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

17. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

18. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

19. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

20. Указані дырэктару беларускага тав. «Галоўхлеб» тав. Баранову на адсутнасць з яго боку кіраванні мяскамі хлебазаводаў...

ВАЕННА-ФАШЫСЦКІ МЯЦЕЖ У ІСПАНІІ



Астурыйскія гарнікі-дынамітычкі.

ЛОНДАН, 3 снежня (БЕЛТА). Як перадае гібралтарскі карэспандэнт кансерватыўнай газеты «Дэйлі тэлеграф»...

ТАЛІН (сталіна Эстонія), 3 снежня (БЕЛТА). Берлінскае радыё, да пазнавання скараціў заяву тав. Жданова...

ТАЛІН (сталіна Эстонія), 3 снежня (БЕЛТА). Берлінскае радыё, да пазнавання скараціў заяву тав. Жданова...

ТАЛІН (сталіна Эстонія), 3 снежня (БЕЛТА). Берлінскае радыё, да пазнавання скараціў заяву тав. Жданова...

ТАЛІН (сталіна Эстонія), 3 снежня (БЕЛТА). Берлінскае радыё, да пазнавання скараціў заяву тав. Жданова...

ТАЛІН (сталіна Эстонія), 3 снежня (БЕЛТА). Берлінскае радыё, да пазнавання скараціў заяву тав. Жданова...

ТАЛІН (сталіна Эстонія), 3 снежня (БЕЛТА). Берлінскае радыё, да пазнавання скараціў заяву тав. Жданова...

ТАЛІН (сталіна Эстонія), 3 снежня (БЕЛТА). Берлінскае радыё, да пазнавання скараціў заяву тав. Жданова...

ТАЛІН (сталіна Эстонія), 3 снежня (БЕЛТА). Берлінскае радыё, да пазнавання скараціў заяву тав. Жданова...

ТАЛІН (сталіна Эстонія), 3 снежня (БЕЛТА). Берлінскае радыё, да пазнавання скараціў заяву тав. Жданова...

ТАЛІН (сталіна Эстонія), 3 снежня (БЕЛТА). Берлінскае радыё, да пазнавання скараціў заяву тав. Жданова...

ТАЛІН (сталіна Эстонія), 3 снежня (БЕЛТА). Берлінскае радыё, да пазнавання скараціў заяву тав. Жданова...

ТАЛІН (сталіна Эстонія), 3 снежня (БЕЛТА). Берлінскае радыё, да пазнавання скараціў заяву тав. Жданова...

ТАЛІН (сталіна Эстонія), 3 снежня (БЕЛТА). Берлінскае радыё, да пазнавання скараціў заяву тав. Жданова...

ТАЛІН (сталіна Эстонія), 3 снежня (БЕЛТА). Берлінскае радыё, да пазнавання скараціў заяву тав. Жданова...

ТАЛІН (сталіна Эстонія), 3 снежня (БЕЛТА). Берлінскае радыё, да пазнавання скараціў заяву тав. Жданова...

ТАЛІН (сталіна Эстонія), 3 снежня (БЕЛТА). Берлінскае радыё, да пазнавання скараціў заяву тав. Жданова...

БАІ ВА УНІВЕРСІТЭЦІМ ГАРАДКУ

ЛОНДАН, 4 снежня (БЕЛТА). Як паведамілі з Іспаніі, учора ўвечары гітлераўскія авіяцыяналы пачалі прыкрыццём густога туману аднавілі атаку...

ПАРЫЖ, 4 снежня (БЕЛТА). Згодна паведамленням мадрыдскага карэспандэнта агенства Гасас, учора мяцежнікі прабавалі прарвацца праз левы фланг рэспубліканцаў...

Міжнародная хроніка

На першым пасляжэні адкрыццях сесіі польскага сейма выступілі гала ўрада Славоў-Скалкоўскі і віцэ-прэм'ер Клятоўскі.

Прэм'ер, ні віцэ-прэм'ер не закрудзілі пытанні знешняй палітыкі, адзінадушны толькі дасягнулі ў Парыжы польска-французскае гандлёвае пагадненне.

Французская палата дэпутатаў большасцю ў 435 галасоў супроць 130 прыняла ўрадавы закон пра абавязковы арбітраж пры вырашэнні працоўных канфліктаў.

Японскі ўрад паведаміў італьянскаму ўраду, што ён гатовы акрыць японскую дыпламатычную місію ў Абсініі і замест яе арганізаваць у Адыс-Абебе генеральнае консульства.

Орган бельгійскай кампартыі «Ваулаю Пель» апублікаваў анонімнае пісьмо паказваюча смерць вядомага германскага камуніста Эдгара Андрэ, адрасаванае яго брату і напісанае за 2 гады да смерці.

У гэтым пісьме Андрэ піша: «Я ваўдзіма стараўся выконваць свай год, і я думаю, што мне гэта удалося. Я паміраю чэсна чалавекам, адданым сваім перакананням».

У гурты з карэспандэнтамі аргенцінскіх газет, прэзідэнт ЭША Рузвельт даў адмоўны адказ на пытанне, ці дадуць Злучаныя Штаты да Лігі нацыяў.

Французскі ўрад даручыў сваёму паслу ў Берліне Понсэ азначыць пратэст супроць парушэння Германіяй артыкулаў Берскага дагавору, датычных суднаходства на рэках, якія працякаюць па германскай тэрыторыі.

Пазбаўлена германскага грамадзянска новага група з 39 вядомых палітычных дзеячоў, пісьменнікаў, мастакоў, прафесараў, належных да розных палітычных партыяў.

У ліку гэтай групы вядомыя амерыканскія пісьменнікі Томас Ман, былы міністр унутраных спраў сацыял-дэмакрат Эдман, былы член камуністычнай фракцыі рэйхстага Кенен, вядомы ліберальны публіцыст Гейдэн і іншыя.

ПАВЕДАМЛЕННІ

Менгарком КП(б)Б склікае сёння, 5 снежня, у 7 гадзін вечара, у ДOME Партаўства, агульнагарадскую нараду трыхчленнага прапрадпартоваў, устаноў, навуковых устаноў г. Менска.

Сакратар Менгаркома ХАДАСЕВІЧ.

Адынаны рэдактар Д. В. ЮРКОУ.

АБ ВЫПУСКУ МЕНСКИМ ХЛЕБАЗАВОДАМ НЯДОБРАЯКНАГА ХЛЕБА

Пастанова ўпаўнаважанага КПК пры ЦК ВКП(б) па БССР

Праверка ўстаноўлена, што ў рэальнасці адсутнічае на мескіх хлебазаводах належнага кантролю за якасцю выпечкі хлеба 27, 28 і 29 лістапада з узааказанага завода ў магазіны г. Менска было забаронена для продажу насельніцтву выкажа колькасць нагоднага да спажывання хлеба — сыр, мля, засмачаны буталы.

Так, напрыклад, толькі за адзін дзень 28 лістапада ў 136 магазінах (№№ 87, 132, 133, 136 і 165) было выяўлена і забаронена нагоднага да продажу хлеба 1.586 кіلوграмаў, што складае ад 20 да 33 проц. дастаўленага ў гэтыя магазіны хлеба. Такое ж становішча выяўлена праверкай хлебных магазінаў 29 лістапада.

Дырэктар хлебазавода г. Менска замест спынення апрацы бракаванага хлеба ў магазіны і прыняцця рашучых мер да паліпашвання якасці выкажаемага хлеба, прабуе апрацаваць хлеб непалажана ў арганізацыі выпечкі хлеба на заводзе, за які ён тасмама адасота ндсе адказнасці.

Упаўнаважаны КПК пры ЦК ВКП(б) па БССР пастанавіла:

ПРАДПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ ДАТЭРМІНОВА ВЫКАНАЛІ ГАДАВЫ ПЛАН

28 лістапада 1936 года выканада павышчана прадукцыі на 24 мільёны 520 тысяч рублёў — 100,1 проц. Да канца года фабрыка дася дэмакратычна прадукцыі на 3 мільёны 300 тысяч рублёў.

28 лістапада 1936 года выканада павышчана прадукцыі на 4 мільёны 438 тысяч рублёў — 100,1 проц. пана. Прадукцыя працы павышчана супроць 1935 года на 11,8 проц.

25 лістапада закончыў гадавы план выцёкі фанеры завод № 6. Выпушчана 23 тысячы кубічных метраў фанеры.

25 лістапада закончыў гадавы план дэсаганатара і вывазі Дзятвінскі леспрамгас.

30 лістапада закончыў гадавы план выпушчана прадукцыі на суму 64 мільянаў 235 тысяч рублёў — 100,6 проц.

6 снежня, у 12 гадзін дня, НК АСВЕТЫ БССР склікае НАРАДУ ЗАГАДЧЫКАУ НАВУЧАЛЬНАЙ ЧАСТІ НСШ І СШ з наступнай абвешчай дня:

1. Вышкі вучэбна-выхавачай работ школы за 1-ю чвэрць 1936—37 навучальнага года.

2. Работу загадчыка навучальнай часткі ў школе (даклад заг. навучальнай часткі мастакоўскай універсіі 25 школы т. Тапсцова).

Нарада адбудзецца ў памяшканні Дома камсаэта ў 1 гадзін дня. Згодна пастановы прэзідыума ЦСПБ стадовая ЦСПБ ЛІКВІДУЕЦА

„КОЛХОЗНАЯ ТОВАРНАЯ ФЕРМА“

Калгасны вытворча-тэхнічны вытворчы журнал.

Орган Наркмаема РСФСР, 24 нумары ў год.

Падпісаныя ПАНА: на 12 мес. — 9 руб., на 6 мес. — 4 руб. 50 к.

„МЕТЕОРОЛОГИЯ И ГИДРОЛОГИЯ“

Штормесечны навукова-вытворчы журнал.

Орган Цэнтральнага кіраўніцтва адынага аддзела адрамантальнага службы СССР і Дзяржаўнага геаграфічнага таварыства.

Падпісаныя ПАНА: на 12 мес. — 18 руб., на 6 мес. — 9 руб., на 3 мес. — 4 руб. 50 к.

„ПЛОДОВООЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО“

Штормесечны вытворча-тэхнічны журнал.

Орган Наркмаема РСФСР. Журнал разлічан на сярэднія аграрна-тэхнічныя калгасы плодарадных саюзаў і МТС.

Падпісаныя ПАНА: на 12 мес. — 12 руб., на 6 мес. — 6 руб., на 3 мес. — 3 руб.

АДКРЫТА ПАДПІСКА на 1937 ГОД НА СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫЯ ЖУРНАЛЫ

„ПТИЦЕВОДСТВО“

Штормесечны вытворча-тэхнічны журнал.

Орган Наркмаема РСФСР і Усеаюзнага навукова-даследчага інстытута таварыства ВАСХНИЛ.

Падпісаныя ПАНА: на 12 мес. — 9 руб. 60 к., на 6 мес. — 4 руб. 80 к., на 3 мес. — 2 руб. 40 к.

„СВИНОВОДСТВО“

Штормесечны вытворча-тэхнічны журнал.

Орган Наркмаема РСФСР і Наркмаема СССР.

Падпісаныя ПАНА: на 12 мес. — 9 руб. 60 к., на 6 мес. — 4 руб. 80 к., на 3 мес. — 2 руб. 40 к.

„СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА“

Штормесечны журнал, орган Усеаюзнай адынага сельскагаспадарчых навуку Ім. В. І. Ленина, Наркмаема СССР і Наркмаема РСФСР.

Падпісаныя ПАНА: на 12 мес. — 15 руб., на 6 мес. — 7 руб. 50 к., на 3 мес. — 3 руб. 75 к.

„СВЕКЛОВОДСТВО“

Штормесечны навукова-вытворчы журнал.

Орган Наркмаема РСФСР.

Падпісаныя ПАНА: на 12 мес. — 9 руб. 60 к., на 6 мес. — 4 руб. 80 к., на 3 мес. — 2 руб. 40 к.

„ПЧЕЛОВОДСТВО“

Штормесечны вытворча-тэхнічны журнал.

Орган Наркмаема РСФСР.

Падпісаныя ПАНА: на 12 мес. — 9 руб. 60 к., на 6 мес. — 4 руб. 80 к., на 3 мес. — 2 руб. 40 к.

„СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО“

Штормесечны навукова-вытворчы журнал.

Орган Наркмаема СССР, Наркмаема РСФСР і Усеаюзнай адынага сельскагаспадарчых навуку Ім. В. І. Ленина і Наркмаема РСФСР.

Падпісаныя ПАНА: на 12 мес. — 15 руб., на 6 мес. — 7 руб. 50 к., на 3 мес. — 3 руб. 75 к.

„ХИМИЗАЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ“

Штормесечны навукова-вытворчы журнал.

Орган Усеаюзнага інстытута ўраганіяў, аграрнага ўстава і аргенціна Адынага сельскагаспадарчых навуку Ім. В. І. Ленина.

Падпісаныя ПАНА: на 12 мес. — 24 руб., на 6 мес. — 12 руб., на 3 мес. — 6 руб.

„ЯРОВИЗАЦИЯ“

Журнал па біялогіі разлічан на работнікаў сельскагаспадарчых навукова-даследчых устаноў, на арганізоў і актыўна хат-лабараторыяў.

Падпісаныя ПАНА: на 12 мес. — 12 руб., на 6 мес. — 6 руб., на 3 мес. — 3 руб.

„СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО“

Штормесечны вытворча-тэхнічны журнал.

Орган Наркмаема СССР і НК РСФСР.

Падпісаныя ПАНА: на 12 мес. — 12 руб., на 6 мес. — 6 руб., на 3 мес. — 3 руб.

ПДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА

ўсім аддзельнымі, магазінамі, кіёскамі, упаўнаважанымі КОГІЗа, Саюздруку, усюды на пошце, а таксама ў Галоўнай канторы КОГІЗа—

Москва, Маросейка, 7.